

Палажэнне аб умовах удзелу ў “Фэсце экскурсаводаў”

“Фэст экскурсаводаў” – гэта мерапрыемства, прымеркаванае да Міжнароднага дня помнікаў і мясцін (18 красавіка). Галоўная ідэя Фэста – прыцягненне ўвагі людзей да праблемы захавання і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны.

Арганізатары:

- Беларускі камітэт Міжнароднай рады па помніках і мясцінах (ІКАМОС);
- РГА «Беларускае таварыства экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў»;
- ДУ “Нацыянальнае агенцтва па турызме”;
- грамадскае аб'яднанне “Беларускі фонд культуры”.

Мэты:

1. Папулярызацыя ведаў па гісторыі гарадоў і раёнаў Беларусі з дапамогай экскурсій;
2. Прэзентацыя турыстычнай прывабнасці беларускіх гарадоў, як для месцічаў, так і для турыстаў;
3. Развіццё экскурсійнай дзейнасці.

Фэст экскурсаводаў – гэта магчымасць атрымаць інфармацыю з першых вуснаў, бо экскурсаводамі падчас Фэста выступаюць і адмыслоўцы ў гэтай прафесіі, і вядомыя гісторыкі, культуролагі, музейныя супрацоўнікі, настаўнікі, краязнаўцы і г. д.

Асноўныя тэрміны:

Экскурсавод – гэта асоба, якая праводзіць экскурсію падчас “Фэста экскурсаводаў”.

Аўтарская экскурсія – экскурсія, распрацаваная экскурсаводам самастойна альбо ў суаўтарстве на аснове ўласнай працы і збору інфармацыі.

Умовы ўдзелу:

1. Каб прыняць удзел у “Фэсце экскурсаводаў”, неабходна падаць заяўку шляхам запаўнення online-анкеты.

1.1. Экскурсавод можа падаць неабмежаваную колькасць заявак. 1.2. Падаць заяўку неабходна не пазней за **25 сакавіка 2020 г.**

1.3. Абавязковым з’яўляецца запаўненне ўсіх пунктаў заяўкі.

2. Да ўдзелу ў “Фэсце экскурсаводаў” прымаюцца аўтарскія, тэматычныя, спецыялізаваныя экскурсіі, якія не з’яўляюцца складовымі часткамі экскурсій, зацверджаных ДУ “Нацыянальнае агенцтва па турызме”.

3. Арганізатары пакідаюць за сабой права адмовіць экскурсаводам ва ўдзеле ў “Фэсце экскурсаводаў” пры парушэнні ўмоў дадзенага палажэння.

3.1. Арганізатары маюць права правесці папярэдняе праслухоўванне экскурсіі, пасля якога будзе прынята рашэнне аб магчымасці ўдзелу дадзенай экскурсіі ў акцыі.

3.2. Экскурсавод мае права звярнуцца да арганізатараў па папярэдняе праслухоўванне экскурсіі і кансультацыю па пытаннях яе арганізацыі і правядзення.

3.3. Графік правядзення экскурсій падчас “Фэста экскурсаводаў” складаецца арганізатарамі, магчымы ўлік індывідуальных пажаданняў экскурсаводаў.

4. Колькасць удзельнікаў кожнай экскурсіі будзе абмежавана сістэмай рэгістрацыі. Ліміт удзельнікаў вызначаецца арганізатарамі (улічваюцца і пажаданні гідаў).

5. Ілюстрацыйным матэрыялам і гукаўзмацняючай апаратурай экскурсаводы забяспечваюць сябе самастойна.

6. Адмовіцца ад удзелу ў “Фэсце экскурсаводаў” можна не пазней чым за 10 дзён да правядзення акцыі. Абавязковым з’яўляецца папярэджанне арганізатараў. Змены ў графік правядзення экскурсій магчыма ўнесці да яго публікацыі ў СМІ пры папярэднім узгадненні з арганізатарамі.

7. У выпадку форс-мажора падчас мерапрыемства экскурсавод абавязаны скантактавацца з арганізатарамі.

Кантакты:

Аргкамітэт "Фэста экскурсаводаў": festguides@gmail.com

Агульная каардынацыя:

+ 375 29 863 21 50 (Таццяна Гайдук)

+ 375 25 904 69 89 (Святлана Грышкевіч)

Каардынатар па рэгіёнах:

+375 25 545 84 30 (Валерыя Чарнаморцава)

Звяртацца просім у працоўны час (з 10.00 да 19.00).